

Ба 44692


СЯРГЕНДЖРОЖНЫ  
Ізраіль Плаўнік

# ЗВОН ЗВЯЗКІ ВСЕРИНЫ

ІЗДАЦКАУНЕ ВЫДАВЕЦТВА  
БЕЛАРУСІ

МЕНСК

1926



БА 44692

С. ДАРОЖНЫ, І. ПЛАЎНІК

САРГЕЙ ДАРОЖНЫ

# ЗВОН ВЯСНЫ

В Е Р Ш Ы

Б 44692

Бел. адулзен  
1926 Г.

Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі

МЕНСК—1926



СРПСКИ ГРАДОКИН

Библиотека - 2 - 16010  
Год написания 1850-х годов

## ЗАЛАТАЯ РОССЫП...

Не, ня мне серабрыстаю хваляй  
Усхліпваць у зарасьлях слоў!  
Звонкія песьні у далі  
Новым нясуцца паслом.

Там... сонцевай дзе на жыта  
Выліў свой палкі пыл,  
Сьпелая радасьць імжыцца:  
Сонца звязалі ў снапы!

Эх, і жніво залацістае!..  
Гольлем трасе маладняк,—  
Песьні у поплаў батыставы  
Мчаць на чырвоных канях.

Слоў залацістую россып  
Звонам пасею ў лісты...  
Радасьці ў першыя росы  
Нам перакінуць масты!

\* \* \* \* \*

Адзьвінелі і дні па жніўню...

Дрэмлюць гімны зялёныя сосен;

Съняцца ім песні дзіўныя—

І пажаўцелая восень.

Не, не дадуць ветры хвалям

Ўсхліпваць у зарасьлях слоў!..

Звонкія песні у далі

Новым нясуцца паслом.

Я МІНУЎШЧЫНЫ НЕ ШКАДУЮ

I

Сыціхлі песеньі, і вечар кволы  
Цемнатою завіс у гальлі.  
Вецер зыбіць дрымотны волуй  
На азёры, што месяц праліў.  
Сосны пахам смаловым набраклі,  
І паўзуць туманы ад ракі.  
Многа бед, ой, гракі панакракалі,  
І паснулі вятры ля ракіт.  
Беларусь мая—сълёзаў зылітак!  
Мы ўцяклі ад цябе так далёка,  
Дзе, казалі, ня будзеш біты,  
І жыцьцё будзе надта лёгкім.  
Так казалі... было іначай.  
Вось таму й мая памяць ў крыві!  
Быў малы, а жыцьця ня бачыў...  
Нехта съцежкі мае пакрывіу.

II

Я ды брат і старая маци  
Апынуліся там... ой, далёка...  
Дый нашто? Слоў ня хопіць съпяваци,  
Як бізун па съпіне галёкаў.

Ўспамінаю—съціскаюца грудзі,  
І ў вачох мітусіцца імжа,  
Ой, навошта-ж чужыя людзі  
Не далі з поля роднага жаць?

Скавычы, скавычы, прыткі вецер,  
Няхай зыбіцца зноў сівізна!

На чужыне і зоры съвецяць  
Ня так, як калісьці знаў.

Не забыць мне! Азёр ablічча  
Сыніцца мне і на гэтай пожні,  
Толькі тут... Ня гэткі звычай,  
І ня так сустракае кожны.

Не забыть мне, о не, не забыть!  
Дзе узрос у курчавай лазе,  
Толькі там... зараз гнуцца дубы,  
На палі дым пажараў асеў.

Думкі, думкі! Нашто павісьлі  
Вы ў прадоныні маіх вачэй?  
Ці ня чутны вам рокаты Віслы,  
Ці-ж яны гэтых слоў не званчэй?!

Знаю я, вецер ціш ня здуе:  
На кусты селі сълёзы рос;  
І здаецца—зялёныя думы  
Пацяклі у валосьці бяроз.



III

Ніклі дні,—як у жвір на дне;  
І жыцьцё, як званіла, звоніць,  
Толькі там, на роднай старане  
Зноў пажары курчаваць гоні.  
Ад бяды гэтай белы іней  
Восень сее ў пажоўклы дол...

— Не, ня веру, каб вольнай краіне  
Росы сълёз высяваць у прыпой!  
Ой, ня веру!..—разносяць ветры;  
Так ня будзе!..—гудуць лясы,  
Разьвітаецца ѹ пойдзе ў нетры  
Заўтра вёскі апошні сын.

Хмурыць Дон, вада б'еща кольцамі,  
Кожны мускул кіпіць серабром.

— Дык бывай, брат, іду дабравольцам:  
У Беларусі грыміць, чую, гром!  
На растаньні мы многа казалі  
Пра мінулы і цяжкі час...  
Ну, а ўвечар правёў да вакзалу  
І разьвітаўся ѿ апошні раз.

Вось таму і пяю я аб ім,  
Што ня ўспомніў пра гэта ніхто,—  
Лістападам пяюць вераб'і,  
Сыпевы віснуць журбой у лістох.  
На мяжы раптам ўскрылі ветры  
І памчалі на поплаў зымшалы...  
Піша вестку мне мілы Петра,  
Што з Будзённым ідуць на Варшаву.  
Піша мне, што пабеда за імі  
І што воля ня схліцца ніц.  
Прыяджай, працацаць будзеш зіму.  
Ну, а я, як раней —бараніць!..  
Сам ты знаеш, што край наш змучаны,  
Пасъля буры такой заняпаў:  
Вось таму і пішу я рашуча  
Сэрца працы аддай і запал!  
Я чытаю слоў гэтых восень,  
Што спляліся ў радкох, як лаза,  
І шкадую, што не давялося  
Быць у лесе—ў гурце партызан.

— откін стет він ўніверситет  
IV

Эх, люблю я Дон сіні увечар,  
У далі ціха прасьцёр свае вочы:  
Мне здалося, дзе зор плывуць съвечы,  
Я туды па калені ускочыў.

Эх, люблю заплатаць сонца воласы  
Ў залатыя чупрыны поэм,  
І люблю, як зьвініць жыта коласам,  
Бо і я-ж таксама ем!

А цяпер, калі дні прастылі  
І пажар паўстанняў съціх,  
Зноў я тут у краіне мілай  
Чую шэпты вятроў у трысьці.  
Быў забітым ты, край мой родны,  
Што крывёю палі імжыў.  
Але веру—над Вільняй і Гародняй  
Шчэ штандар волі будзе кружыць!  
Трасяцё што так грываю, ветры?  
Шум даліна зьбірае ў прыполн...

Сёньня Пётра, мілы Пётра,  
Залічыўся ў комсамол...

Што было, больш того ня будзе:  
Яно быльлём у палёх парасло.  
Сэрца прайнікам б'е ў песень грудзі,  
Але песньням ня хопіць слоў.  
Я мінуўшчыны тэй не шкадую:  
Не сабраць вёсцы ягадай сълёз.  
Чую—ветры ў худую даліну  
Сыплюць жоўтыя песні бяроз.  
Тыя песні восень рыхая  
Гольлем звесіла ў самыя пяты.  
Беларусь больш ня стане крыжам  
Пры дарозе з хрыстом распятым!  
Вось таму і радасць съпелая  
З сінім агнём у ваччу,  
Ад того і песні съмелая  
Сённяня ў полі аратага чуцы!  
Ўсё прашло й галавой кучараўай  
Мне ўсьміхаецца кожны дзень!  
— Беларусь—комсамольскай аравай  
Маладзіцай з сярпачкам ідзе.  
Я мінуўшчыны тэй не шкадую:  
Не сабраць было вёсцы сълёз!  
Толькі ветры ў даліну худую  
Сыплюць звонкія песні бяроз.

## РЫТМЫ ВЯСКОВАЙ ПРАЦЫ

### I

Толькі сонца  
Раніцы жмені  
Брызьне ў косы  
Бярозавых вех,  
Згоняць ветры  
Чупрынай ячменнай  
Ліпкі сон саламяных стрэх.

Шыі доўгія  
Чорных калодцаў  
Заірзалі, ківаючы ранью,  
Як паіла дзень  
Звонкае сонца  
У расе залаціста-ядранай.  
Звонкім съпевам  
Дзяўчата з сярпамі  
Засяваюць ўжо буйныя гоні,  
І пашлі сярпы снапамі  
Засыцілаць паласою загоны.

Праца нудная...  
Сонца аскал  
Доіць вёдры халоднага поту,  
Толькі кос  
Серабристая сталь      II  
Тонкай песьняй  
Канчае работу.  
Дзень гарачы  
Чадам воску  
Палівае жытнёвая далі...  
Ой, відаць, палюбіла вёска  
Сенажаці  
Срабрыстай стальлю.  
Палюбіла і ветры жытнёвая  
З валасатае  
Грывы палёў.  
Ой, мне чуецца,  
Чуецца новае  
Ў гэтых рытмах сягонешніх днёў.

II

Вёска родная,  
Вёска мілая,  
Не магу я цябе ня любіць...  
  
Ой, пара,  
Пара ўжо віламі  
Паскідаць старыну у нябыт!

Не здарма-ж  
Трубы фабрык ня белым  
Дымам мажуць блакітнае неба,—  
Горад хоча,  
Каб вёска мела  
Сукно і дасыта хлеба

Каб съвяціла элекtryкай яркай,  
Уздыхаюць машыны-асілкі.  
Сыніцца ім, што ляскоча жнярка  
І што косіць стальная касілка...

Дзень за днём,  
Вараныя коні,  
Табунамі бягуць у нябыт...

Будзе верыць  
Машыннаму звону,  
Будзе вёска машыну любіць.

6 44692

Ня шумяць табуны калосься,  
На азёры ляціць лісьцё...  
Мне сягоныня чамусьці здалося,  
Што шуміць на азёрах трысыцё.  
На азёры ляціць лісьцё  
Ў залатой верасьнёвай завеi,  
Што шуміць на азёрах трысыцё?  
Мне ня скажуць асіны,—сівеюць...  
Ў залатой верасьнёвай завеi,  
Мне здалося і мараць азёры...  
І ня скажуць асіны,—сівеюць,  
Уміраюць пад звон бомаўзор.

У сутоныні касою каравай  
Золак выкасіў дзень уначы,  
І туманам у шызыя травы  
Вечар сълёзы расой атачыў...

Золак выкасіў дзень уначы  
Іржавее у хмараҳ недзе...  
Вечар сълёзы расой атачыў,  
Ўсплыло сонца—чырвоны лебедзь.

Іржавее у хмараҳ недзе  
Скарга верасьня доўгай разорай.  
Ўсплыло сонца—чырвоны лебедзь  
З берагоу на блакітны азёры  
Белая зорога у дахнішчыя юстукай,  
На зороге бомы фес губляюць меды...  
Ды у мацлезе кесни з цочкино-шыганаі  
Паславаі у лесе стада зор-звець.

\* \* \*

І чамусьці у гэты час  
Мне здалося—кругом пажар!..  
І што корчыўся сіні папас,  
Бы зямля ад удараў нажа...

Мне здалося—кругом пажар!  
Дым блакітны зямлю апавіў,  
Бы зямля ад удараў нажа—  
Ў травы ссыпала кроплі крыві

Дым блакітны зямлю апавіў  
У вазёрах туманам тонкім.  
Ў травы ссыпала кроплі крыві  
Тая восень кастрычнікам звонкім.

## АБРАСЬЛІ ЗІМОЮ...

Прысьвячаю Ў. Дубоўцы.

Абрасьлі зімою мілыя прасторы,  
Мілыя прасторы абрасьлі зімою,  
І на лапах елак ў сіняй гушчы бору  
Села нач-цыганка дзікаю савою.

І цябе люблю я, край ты мой азёрны  
З ціхаю журбою сосен ля дарог.  
Месяц за гарою ў поплаў сіня-зорны  
Пастухом сярмяжным затрубіў у рог.

Белая дарога ў даль віеца йстужкай,  
Па дарозе бомы ўсё губляюць медзь.  
Ды ў начлезе месяц з начкаю-цыганкай  
Пасьвілі у небе стада зор-авец.

Запрагуцца ветры ў кованыя сані  
І пад съвіст халодны панясуць мяне!  
Замігаюць вёскі ціхімі агнямі,  
Будзе радасьць віцца ў сънежным саяне.

Ўсьлед завыюць воўкі нам з палёў мізэрных  
Затрасуцца зоры і зъляцяць на сънег,  
І падорыць месяц ночцы зораў зерне  
Ды з-за лесу золак дзень у твар лізьне.

Аbrasълі зімою мілыя прасторы,  
Ў мілыя прасторы золак кіне медзь.  
І ля стромкіх елак ля стозвону бору  
Кінуць мае сані ветры й скажуць: едзы!

II

І пайду дарогай я пад хрып марозны  
Ў край бяроз і елак, дзе калісь узрос,  
Дзе на дол халодны тонкі съпей бярозы  
Інеем пялесткаў сыплюць у мароз.

Я прыду у вёску, дзе радная хата,  
Ля парога ціха страсану свой сум.  
Дзьверы мне адчыняць мілыя дзяўчаты,  
Радасцю рассыплюць чорную касу.

Пад акном пасадзяць і съмяяцца будуць,  
Што забыў я звычай іх зусім прасты...  
І пачнуцца байкі, што гавораць людзі,  
Толькі сыплюць словы, як з бяроз лісты.

„Кажуць тут у вёсцы, ты—поэт закляты—  
Вельмі мала пішаш вершаў пра сяло“.  
Што-ж сказаць вам, ціхія і худыя хаты,  
Што з бакоў па пояс сънегам замяло?!

А у вечар чорны, моладзь на вячоркі  
Пад гармонік сіплы ды праводзіць дзень,  
Колькі будзе песень, а колькі гаворак,  
Скажуць, што прыехаў з гораду студэнт.

Блізка мне да сэрца сосен шапаценьне,  
Радасьць мая дзікая, ці то сон зьвінеў?  
Толькі на азёрах ловіць месяц цені,  
І пяюць завеі песні аб зіме.

ВАСІЛЬКІ

Прысывчаю І. В. Луцкевічу

I

Мілыша—блізкія сэрцу  
У шоўку жытоў васількі,  
Аганькамі сінімі—верце--  
Вы у сэрцы майм зацьвілі.  
Не таму, што улетку дзяўчата  
У жніво з вас вяночкі уюць,  
Не... ды й песня яшчэ не пачата,  
І крыніцы ўшчэ толькі бягутъ...  
Ой, люблю я вас, кветкі мілыша,  
Многа дум вы навеялі мне;  
Нават вечер якойсьці сілаю  
Чарнобыль у межах мне.  
А ня знаць яму—ветру дзікаму,  
Хто у поле прыходзіць жаць,  
Чые песні сінімі зыкамі  
Заблішчэлі ў снапох, як імжа.

Васількі—можа песень насенъне,  
Мо' сузор'і сялянскіх дум?  
у цішыні жыта ціхія цені  
Нячувалы навяваюць сум.  
Так і ёсьць—ня было васількоў,  
Калі жалі у панскіх жытох.  
І на пальцах ня зълічыць вякоў,  
Як і сълёз, высяваў тады хто.  
Многа было, ой, жнеек тых,  
Што к чужому хадзілі жаць...  
Ветрам чуць шапаціць кусты  
(Мараць быщам пра сенажаць).  
Дык навошта-ж казала маці  
Шчэ малому, як жылі тады...  
Я узрос, калі панскія гаці  
Кучараўіў Кастрычніка дым,  
Калі восень у жоўтай завеі  
Рассыпала лісьцё на шлях.  
Бачыў я, як старое сівела  
(Рэволюцыя мінаяй ішла!).  
У палёх шчэ ня высахла памяць  
І пра то, што жыло вякамі.  
Што-ж мінуўшчыну чорную ганіць?  
Хай рассыплеца дзікі камень!

Першы раз

Памяту, бывае стрымаша

Дзе шанець думка ў сэрпах

Ты маі чалавека

II

Не сярпок загубіла жнейка  
У жытоў серабрыстую боязь,—  
З тэй пары і радасць нейкая  
Ў маіх песніх згубіла пояс.  
Ой, ад сонца кіпяць палі,  
Жнейкі песень стрымаша ня ўсілкі.  
Толькі моўчкі стаяць тапалі,  
А кругом—васількі, васількі.  
Я люблю гэту сінюю россып  
У палёх Беларускіх нізін,—  
Мо' што песнімі радасці просяць  
Яны пасъля доўгіх зім?  
Мілыя, сэрцу бліzkія,  
Я завіў вас у песень касу...  
Хай-жа серп васількамі бліскaes  
І зжынае пажоўклы сум.  
Ужо ад сонца кіпяць палі,  
Жнейкі песень стрымаша ня ўсілкі,—  
Толькі моўчкі стаяць тапалі,  
А кругом—васількі, васількі.

## СПАТКАНЬНЕ

Марыць восень цяпер туманамі.  
І кастрычнік журбу разыліу...  
Песьні гэтакай  
Звонкія гамы  
Я за пазухай моўчкі стаіў.  
Хоць часамі й зъвінелі струны,  
Ды ня так, як вучыла мациі...  
Адзьвінела вясна, і руньню  
Зноў увосень пачаў я съпяваць.  
Сумна мне...  
Ў гэты сіні вечар,  
Ў цішыні анямелі дубы.  
Неба край агняцьветам пасечан,  
Ён такі, як і я тады быў.  
Хмурыць восень, белым інеем  
Плача, лісьцем сълязу тачыць...  
Помню дзеёчыны вочы сінія—  
Грубіяна любіць навучылі.

Першы раз...  
Помню, была стрэча,  
Дзе цяпер дываном лісты,  
— Ты маўчала, Гануля.  
У той вечар  
Шэпат кустоў не астый.  
Ой, ды ветры бярозы гнулі—  
Палюбілі, відаць, як і я...

Сэрца маё—Гануля,  
Радасьць мая!  
Гаварыла ты мне а заводзе,  
Пра кахаńне шмат ведала слоў,—  
І хмялеў я,  
А ў сэрцы разводзьдзе  
Новай радасьці хлынула зноў.  
Я пакінуў ўжо быць грубіянам  
І забыў  
Свой юнацкі хмель.  
Толькі-б радасьць мая акіянам  
Кіпела, як і раней!  
Знаю я, ты паедзеш зноў  
На завод, дзе пяе варстат,

Скажаш ты  
Ужо яму пра любоў,  
Будзеш з ім песні новыя ткаць.  
Ну, а я,  
Сабе съціснушы грудзі,  
Зноў пайду, дзе стаяць гады...  
І вярнуся, калі восень будзе  
Зноў такая, як і тады...  
І цяпер, у сівую восень,  
Калі дол ўсё жаўцее болей,  
Сумна сеюсь мяцеліцай сосны  
Сумны шум  
На шырокое поле.  
Ня туляцца ўжо вечару болей  
Ня курчавіць маіх валасоў:  
На растаньні ківала нам гольле  
Косамі жоўтых лістоў.  
Вось і дрэвы ўжо выцьвілі інеем,  
І асмужкыся першы сънег.  
Буду зноў  
Чакаць я мілую,  
Буду ў песнях зьвінець той вясьне!

## ПАСТУШКА

Ой, даўно за зялёным парканам

Я сьпіваў ёй у гэты час.

І быльлё, як у воду, кане,

Бы агонь пазяхае і згас...

Думкі што? Як туман над вадою

Курыць вохкую памяць журбы.

А успомніў—дзікай градою

З ёю пасьвіў авец... і любіў...

Съцежкі мілыя на Беларусі,

Між дуброў, што згубілі канец.

Ўспомніў я малады і бязвусы

Пра яе і пра шэрых авец.

І ня раз зімою белаю,

Белаю зімою ня раз,

Ціхіх дум барвовасць съпелую

Выганяў я на сіні папас,

Дзе калісь з маладою пастушкай

Абліваліся песень агнём,

Дзе юнацтва калісь наша гушкаў

Сіні бор на паклоны днём.

І каціліся песьні далёка,  
Рассыпаліся й ніклі ў глыбі...  
Ой, пастушка мая сінявокая,  
Ці-ж цябе я тады ня любіў?  
Зьнікла ўсё... толькі мары цяпер  
Навяваюць халодны сум.  
І пяром, бы касой, на паперы  
Я ў пракосы кладу травы дум.  
І радкі, бы забытыя съцежкі.  
Палыном, як тады, абрасьлі...  
Сыплемеш, мілая, ціхія ўсьмешкі  
Сέньня ты, як вясною са съліў.  
Знаю я—ты пастушка далёка...  
З кім я радасьць вянком завію?  
Ой, дзяўчына мая сінявокая!  
Ці-ж забуду прыгожасьць тваю?  
Тут зіма і у сковах марозу,  
Чуць дрыжаць ля азёраў кусты.  
Хай ад ветру сумуюць бярозы,  
Толькі памяці век не астыць!  
Тут зіма і ня першы сънег  
Я у съцежках другіх тапчу...  
Ад таго і з бяроз, як у съне  
Іней радасьці выпіць хачу.

Ці ня ты звоніш песьняй цяпер?!  
Ці ня ў ростань вачэй тваіх вугальлі  
Гаварылі мне—ашчапер!..  
Палюбіў, хоць і сам ня ведаў,  
Што прысьніца у белых снах...

Толькі громы крыавілі беды!  
І прышла маладая вясна...

## ІЗРАІЛЬ ПЛАЙНІК

\* \* \*

Гэты съпей я падслухаў у руні,  
Што праменіла зелень палеткаў...  
Гэй, заграйце-ж вы голасна, струны!  
Чырваней, гымн, вясёлкавай кветкай!  
Пераймай у бары рытмы новыя,  
Навучыся музыцы ў дрэваў...  
А ты, вецер, на гусълях жытнёвых—  
Паўтары васільковым напевам.  
Зайграй песнью ў травах мурожных,  
Загрымі-ж ты бадзёра, вяснова...  
Ня гучэць нам? Ня трэба, ня можна!  
Як жыцьцё згартавала съпей новы...  
Калі сэрца палошчыцца ў хвалях,  
Хвалях сонца, што топяць старое,  
Калі думкі яскравяцца, паляць,—  
Выбухаюць агнёвістым роем.  
Калі кроў загуляла, струменіць,  
Калі гукі так рвуцца мяцежна...  
Гэй-жа, песня, адзенясь ў прамені!..  
Пракаціся грымотна ў бязьмежжа.

## МАШЫННАЕ РАНЬНЕ

### I

Сонца высунула

Голову з-за гораў,—

І спужаўся, згінуў

Змрочнай ночы цень...

Заірзаў

Гудкамі раньня горад,

Загуляў у съвітцы новай дзень...

Сонца сыпле

Жменяю праменіні!..

Аўтобус ад радасьці рабоча.

Забражджэў на бруку

Грук каменьня,—

Дзень сустрэць

Съпяшаецца рабочы...

ХІРІЦІ

Д зенітів сонця, які  
Андрійчук виїхав до

ІІ

Добры дзень!..

Заводзяць съпей машыны...

Так-так-так!..

Ляскочуць малаткі;

Гэй, жывей!..

Крычаць маторы, шыны...

Добры дзень!..

Гудкі!..

Гудкі... .

Гудкі!

## ШТРЫХІ...

(11 ліпню—дню вызвалення Беларусі  
ад палякаў прысьвячаю).

### I

Ахапіла жудасьць вёскі:  
Ой, пажар, пажар прадчулі!  
Блізка, блізка „польска войска“—  
Б'юць гарматы, сьвішчуць кулі...  
Гнецца, плача лес сасновы:  
Загуляе кат нанова...

### II

То ня бура стогне ў лесе,  
То ня плача так зязюля...  
Гэта ў вёсцы у Залесьсі  
Енчыць дзеўчына Гануля...  
Ой, памяты русы косы,  
Акраваўленыя грудзі...  
Матка жудасна галосіць:  
Ой, ратуйце, добры людзі!..  
Ці-ж я дочку гадавала,  
Калыхала на узьмежку,  
Закруціла каб навалай?!.  
Пан з шалёнау усьмешкай  
Падбягае... трах прыкладам!  
Маці з дочкай ляглі радам.

### III

Затрашчалі рэбры вёскі,  
Певень загуляў чырвоны  
І прыціхлі на'т палоскі,  
Замаўчалі ў страху гоні...  
Шмат крыві мужычай лълеца,  
Сонца—чорнае ад дыму,  
Чырванеюць хвалі ў рэчцы  
Але сэрца-б'е уздымам!

### IV

Гэй, балюй, гуляй, мой „пане“  
Пі віно крыві і сълёз...  
Эх, занадта паляць раны...  
Не маркоцься, вербалозъзел..  
Расступіся, бор сасновы,  
Да сябе вазьмі хлапцоў,—  
Вырвем долю мы нанова...  
Стройся армія ў лапцёх!..

V

Гойсаюць жаўнеры,  
Гойсаюць па вёсках,  
Нібы тыя зверы,  
Мужыкоў палосяць..  
Рэчка, рэчка сылёзаў...  
Дзе сыны?

Псякрэвы!..  
Маўчицы вербалозьзе,—  
Эх, ня скажуць дрэвы.

VI

Гэй!.. пранёсься гром у лесе:  
Абвясьціў паўстаныне вецер.  
Пан дрыготны бровы зьвесіў..  
Эх, „псякрэв“, ліпнёвы вечар!..  
Зашумелі сосны гулка,  
Кулі кружаць ў карагодзе...  
То паўстанец ды з завулку  
На паноў абрэз наводзіць...

Іхати ёсавнае  
масод в мвяг  
матчынца да П  
шаша маюж

VII

Стук, грук, грохат,  
Стрэльбаў рогат  
Разбудзлі гоні:  
З вёсак шэрых  
Катаў-звераў  
Хлопцы ў сьвітках гоняць...  
Крык, пракляцьці  
Чорнай раці  
На сасонках віснуць...  
Апынуўся  
З Белай Русі  
Пан ля самай Віслы...

VIII

Заблішчэлі гоні,  
З сонцам ткуць узоры;  
Полымем чырвоным  
Сыплюць іскры зоры...

Засьпявалі птахі  
Разам з борам песньі...  
Пад агністым съягам  
Хлопцы йшлі ў Залесьсе,  
Глупства,—кроў і сълёзы:  
Волю мы здабылі!  
Шумі, вербалозъзе,  
Аб вялікай былі!  
Паляком ўздагонку  
Мчы пракляцьці, вецер!..  
Доўга будуць помніць  
Наш ліпнёвы вечар.

## ТОЛЬКІ НОЧ...

Толькі нач сапхнула сонца з вышак,  
Каб расьсейць ў рэчцы жменю зораў...  
Месяц з нітак сініх неба вышыў,  
Выткаў з хмар шаўковістыя ўзоры.

Прарасла у рэчцы жменя зораў,—  
Падняліся каласы угору...

Я цябе галубіў каля бору,  
Нібы зоры звязлі вочы-вішні...  
Вусны пілі хмель каканьня мора,—  
Толькі нач сапхнула сонца з вышак,  
Каб расьсейць ў рэчцы жменю зораў.

## УСПАМІНЫ...

Я сядзеў там адзінокі,—  
Каля саду на мяжы...  
Летні вечар павалокай  
На палеткі хмель імжыў...

Там, у вёсцы у далёкай,  
Што тапілася ў палёх,  
На зямлі зялёна бокай  
Сіні небасхіл прылёг.

Ад съпякоты грудзей лета  
Ноч купалася ў рацэ...  
І прышла ты праз палетак  
З васількамі у руцэ...

І прышла ты веснавіцай:  
Ня прыйсьці ты не магла...  
Усыміхнулася начніцай,  
Засьмяялася імгла.

Я угледзіў ў тваіх вочах  
Радасць съпелае души...  
Ты пякуча і ахвока  
Дакранулася... Ў цішы  
  
Вусны палкія зъліліся...  
Вечар хутаў нас імглой,  
Цалаваўся вецер з лісьцем,  
Абняліся нач з зямлёй...

Зашаптаўся сад з палеткам,—  
На узымежку ля ральлі  
Красавала шчасціца кветка—  
Жыцьцё новае плялі...

Прысьвячаю комсамолцы Н.

Іграюць промені у вочах,—  
Зъвініць крыніцай гучны съмех...  
Яна уперад съмела крочыць.  
Ніхто стрымаць яе ня съмей!..

Ніхто стрымаць яе ня съмей!..  
Калі жыцьцё заве гульліва,  
Заводз'ць нават рэчка съпей,—  
І хвалі сонца б'юць разылівам...

Ня слова сыплюющца—карапі,  
У сэрцы вяжуцца ніскі...  
У іх блішчастых сонцахвалях  
Чырвонай зоркай зъзяе „КіМ“.

Іграюць промені у вочах,—  
Зъвініць крыніцай гучны съмех...  
Яна уперад съмела крочыць:  
Ніхто стрымаць яе ня съмей!..

## В Е Ц Е Р

Дражніць вецер хмелем,  
З днём заводзіць жарты:  
Справім мы вясельле...  
Гэй-жа, песнью жар ты!  
Шугане па рэчцы,  
Хвалі паказыча,  
То у лес папрэцца,  
Гукне гукам зычным.  
Загуляе ў жыце,  
На мяжу прысядзе...  
Зноў давай кружыцца  
Па лагу, пры садзе.  
Схопіць дзень пад пахі,—  
Страсяне праменіні...  
Падзухваліць птахі,—  
Песьняй заструменіць.  
Ну і дражніць хмелем!  
Жменяй сыпіць жарты:  
Справім мы вясельле...  
Гэй-жа, песнью жар ты!

## ДУБРОВА

Панахмурыла дуброва  
Чорны бровы, чорны бровы...  
З гольлем-вецьцем буйны вецер  
Вёў размову, вёў размову.  
„Не хваліся, браце, лісьцем,  
Сочным лісьцем не хваліся:  
• Неба просінь змые восень,  
Разънясеца з сьвістам лісьце.  
Ой, расьсее жоўтым зернем,—  
Больш ня верне, больш ня верне...  
Пасівеюць чорны бровы  
Шчыр-дубровы, шчыр-дубровы“.  
„Гэй ты, вецер, ня журыся!“  
Звоніць лісьце, звоніць лісьце:  
„Зьвязкам сеци з гольлем-вецьцем,—  
Восень ў сецах тых павісьне.  
Ой, павісьне восень лыса,  
Бы ў калысцы, бы ў калысцы,  
А ты, вецер, восень ў сецах  
Закалышаш, закалышаш!“

ТО НЯ СОНЦА ЗАХОДЗІЦЬ...

То ня сонца заходзіць, а ружы  
Заківалі пляёсткамі ў небе,  
Чырвань кідаюць нават на глебу...  
То ня сонца заходзіць, а ружы.

Зачарованы палкасъцю ружаў,  
Вечер кінуў қупацца у хмараҳ,  
Як юнак той ахоплены жарам,  
Зачарованы палкасъцю ружаў...

Ой цямнеюць, цямнеюць цвёт-ружы,  
Цені хутаюць неба і поле,  
Заціскаюць пляёсткі да болю,  
І цямнеюць, цямнеюць цвёт-ружы.

Глянь, загінулі ружы, сканалі!..  
Неба пырскае сълёзамі зораў...  
Вечер нема прыціхнуў у горы,  
І загінулі ружы, сканалі!...

## НЕШТА ЧУЮ...

Нешта чую, штось сэрца гаворыць  
І шапоча, бы вецер бярозцы:  
Дарам кінуў ты кветак сузор'ї.  
Дарам кінуў палеткі у росах.

І шапоча, бы вецер бярозцы,  
І шуміць кроў у жылах, як лісьце...  
Дарам кінуў палеткі у росах,  
Дзе зьбіраў ты праменіні калісьці.

І шуміць кроў у жылах, як лісьце;  
Сэрца марыць жытнёвым прасъцягам,  
Дзе зьбіраў я праменіні калісьці,  
Ахмляяўся нэктарам жыцця!..

## ТРЫОЛЕТ

Прянясьліся па-над краем гусі,  
Каб падслухаць ціхі звон касы...  
Заігралі прывітанье гусьлі,—  
Прянясьліся па-над краем гусі...  
Асталася радасьць у расы  
На палёх так мілай Беларусі....  
Прянясьліся па-над краем гусі,  
Каб падслухаць ціхі звон касы...

## АСЕНЬНЯЕ

Нясе ўжо восень смутку шолах,—  
І ў шуме зжоўкльх лісьцяў  
Дыхнула шэраньню наўкола...  
Ужо вечер ня шугае ў жыце,  
А дрэвы згорбіўшыся голіць...  
З души туга расой імглістай  
Імжыцца...

Раса души са смуткам лісьцяў  
Ў адно жалобнае спляліся,—  
І на зымшалай, летнай урне  
Кладуць вянок хаўтурны...

\* \* \*

Але бурлівяць грудзі палкае рабіны,  
Ірдзіцца весела агністae зярно  
У сэрцы полымя гульлівае бруштыніць,  
І хоча спапяліць і урну, і вянок!..

## ЗВОН СОНЦУ...

Слухай, птушкі	„Дый чаго там,
Сеюць цьветам	Кажуць лозы,
Крык жыцьця...	Сумаваць?..
З сонца йстужак	Съпеў чарота,
Носіць вецер	Звон бярозы
Волі съяг...	Крыюць гаць...
Звоніць рэчка	„Дык сябруй
Ў шуме хваляў:	Таксама з сонцам,
Шчасьце... Съвет...	Кліча гай.
Лён і рэчка	„Ў Беларусі
Сонца хваляць,	Бачыш сон свой,—
Росьцяць цьвет...	Гэй-жа, грай!..
У крыніцах	Грай на струнах,
Сонца ходзіць,	На галінах,
Ў паплавох...	Ўсім у тон...
А брусыніцы	Ў хмельнай руні
Карагодзяць,	Сум загіне“...
Крыюць мох...	Чую звон.

## ОЙ, ПАЙДУ Я...

Ой, пайду я ў лес хваёвы  
Ды сасонкай стану...  
Хай праменьнем жар-хмялёвым  
Абаўеца стан мой...  
Паплыву я лугам, лугам  
У хвалях зеляненькіх...  
Пашукаю ветра друга  
Ў лёне ды гусьценъкім...  
Глянь, як поле шчасьцем марыць  
Ў васількох жытнёвых...  
Дражніць сонца—дыша жарам,  
Сыпле цьвет ліповы.  
Гэй, прымчыся, ветра-дружка,  
Там за лесам-гаем  
Пакупаемся у ружах,  
Сонцам заіграем....  
Захвалюем рэчкай звонкай,  
Песьняй заструменім...  
Па галінках хвойкі стромкай  
Шуганём праменьнем!..

І. С. Б. І. С.  
Іанкоўскі

\* \* \*

А у смутку задумнага лесу  
Марыў шчасьцем каханъня салоўка...  
Месяц кудры над рэчкаю зьвесіў,  
Нахіліла бярозка галоўку...

Нахіліла бярозка галоўку,  
Думы-чары на луг асыпала,  
Вышивала палі руньню-шоўкамі,  
Завівала расу у каралі...

Завівала расу у каралі,  
Прыбірала брыльянтамі неба...  
Рыбкі срэбрам у хвалях міргалі,  
Засыцілаў берагі пухам лебедзь...

Засыцілаў берагі і лагчыны...  
Вечер плаваў у хвалях жытнёвых...  
Мы спаткаліся ў ночы з дзяўчынай,  
Частаваліся хмелем мядовым.

## З Ъ М Е С Т

### С. Дарожны

	<i>Стар.</i>
Залатая россып . . . . .	5
Я мінуўшчыны не шкадую . . . . .	7
Рытмы вясковой працы . . . . .	14
* * * (Не шумяць табуны калосься) . . . . .	18
Абрасьлі зімою . . . . .	21
Васількі . . . . .	25
Спатканье . . . . .	28
Пастушка . . . . .	31
 І. Плаўнік	
* * * (Гэты съпеў я падслухаў у руні) . . . . .	35
Машынае ранне . . . . .	36
Штырхі . . . . .	38
Толькі нач . . . . .	43
Успаміны . . . . .	44
* * * (Іграюць промені у вочах) . . . . .	46
Вечер . . . . .	47
Дуброва . . . . .	48
То на сонца заходзіць . . . . .	49
Нешта чую . . . . .	50
Трыолет . . . . .	51
Асеньяне . . . . .	52
Звон сонцу . . . . .	53
Ой, пайду я . . . . .	54
* * * (А у смутку задумнага лесу) . . . . .	55




926.07.51

ЦАНА 25 КАП.

59

К.391



1961 г.



80000003076756

Беларусь  
Беларусь

